



На сённяшні дзень у старадаўнім Нясвіжы афіцыйна не існуе вышэйших навучальных устаноў. Але што ж тады азначае словазлучэнне "Нясвіжская акадэмія"? Такую гучную назуву атрымаў міжнародны асветніцка-адукацыйны праект. Сёлета "Нясвіжская акадэмія" збярэ ўдзельнікаў ужо напрыканцы вясны. Напярэдадні падзеі карэспандэнт "К" сустрэўся з каардынатарам праекта з беларускага боку — дэканам факультэта дадатковай адукцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва Ігарам ГАРНАКОМ.

## Чатыры тыдні для рэстаўратара

— Ужо колькі гадоў праект "Нясвіжская акадэмія" рэалізуецца БДУКІМ сумесна з польскім бокам. Чым ён будзе адметны сёлета?

— Сёлета — дваццать гадоў з таго моманту, калі было прынята рашэнне аб стварэнні нашага беларуска-польскага адукцыйнага праекта. Назва яго — "Міжнародная паслядывомная летняя школа "Нясвіжская акадэмія". У 1994-м быў ажыццёўлены першы набор слухачоў. А ўсяго нашымі выпускнікамі стала больш за 300 спецыялісту з Беларусі, Літвы і Украіны.

Наш праект рэалізуецца на аснове Пагаднення аб супрацоўніцтве, заключанага паміж БДУКІМ і Нацыянальным інстытутам спадчыны Польшчы пры фінансавай падтрымкы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Цікавы факт: "Нясвіжская акадэмія" — эта адзін з найстарэйшых культурна-адукцыйных праектаў, сумесных з польскім бокам. Асноўная мэта "Нясвіжскай акадэміі" — абмен вольгтам працы ў сферы захавання культурна-гістарычнай спадчыны, а таксама навучанне спецыялісту метадыкам планавання і выканання рэстаўрацыйных работ, распрацоўкі дакументацыі ў сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Асобны кірунак супрацоўніцтва

прысвечаны ахове гістарычных помнікаў архітэктуры, паркаў, садоў, культурнага ландшафту.

— Наколькі вядома, слухачамі курсаў могуць быць не толькі беларускія спецыялісты...

— Справады, пераважная большасць слухачоў нашых курсаў — гэта прадстаўнікі ўстаноў культуры, спецыялісты па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, рэстаўратары з Беларусі, Украіны і Літвы, якія набираюцца па гадамі выпрацаванай формуле. Штогод на курс прымаюць пяцнаццаць чалавек, адзіннадццаць з якіх прадстаўляюць музеі, аддзелы культуры, мастацкія галерэі і іншыя ўстановы культуры з Беларусі, а таксама па два прадстаўнікі з Украіны і Літвы. Дарэчы, кожны курс навучання складаецца з двух 12-днёвных этапаў прафесійнага ўдасканалення. Першы праходзіць у Беларусі, другі, праз год, — у Польшчы.

— Ці дастаткова такога невялікага курса для прафесійнага ўдасканалення? Хто з'яўляецца выкладчыкам "Нясвіжскай акадэміі"?

— Тэрэтычныя і практычныя заняткі ў нас праводзяцца высокакваліфікаваныя спецыялісты-практыкі і навукоўцы з Беларусі ды Польшчы як у навучальных аўтартоўках БДУКІМ, так і непасрэдна на аўтаках гісторыка-культурнай спадчыны. Асобны кірунак супрацоўніцтва



здесь слухачы знаёміца з працай па захаванні аўтаках спадчыны, айчыннымі і ўсходнеславянскімі методыкамі рэстаўрацыі, рэканструкцыі і кансервациі помнікаў архітэктуры. Пасля заканчэння другога этапа прафесійнага ўдасканалення слухачы абараняюць выпускную работу і ім прымаеца дыплом міжнароднага ўзору.

Што да нашых выкладчыкаў, то актыўны ўдзел у рэалізацыі гэтага культурна-адукцыйнага праекта на працягу многіх гадоў прымае старшыня Беларускага фонду куль-

туры Уладзімір Глеп, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах UNESCO ў Рэспубліцы Беларусь Уладзімір Шчасны, саветнік міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Кыштраф Салацінскі, каардынатор праекта ад польскага боку — галоўны спецыяліст Нацыянальнага інстытута спадчыны Лідзія Клюпш, намеснік дырэктара прадпрыемства "Белрестаўрацыя" Сяргей Друшыц, а таксама многія іншыя вядомыя спецыялісты.

— Якія аўтаках ў Беларусі плануецца наведаць у бягучым годзе?

— Сёлетні курс мае назуву "Аўтентычнасць як каштоўнасць аўтаках гісторыка-культурнай спадчыны". Адпаведна, у тым ліку і па просьбе польскіх калег, плануецца наведаць старадаўні Гальшанскі замак, паразважаць надмагчымасцю яго будучай кансервацыі, ацаніць захаванасць аўтентычнага аблічча Лідскага замка пры

рэстаўрацыі, і вядома ж, па добрай традыцыі, пабываць у Нясвіжскім палацава-паркавым комплексе. Да слова, сённяшні намеснік дырэктара Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» Наталля Жарко — таксама выпускніца нашай "...Акадэміі".

Гутарыў Кастусь АНТАНОВІЧ  
На здымках: слухачы "Нясвіжскай акадэміі" ля Мірскага замка і на рэстаўрацыі капліцы ў Нясвіжскім палацы.